

А. С. ПУШКІН У МАГІЛЕВЕ

У 1824 годзе з'явіліся ў рукапісе першыя раздзелы вядомага рамана Пушкіна «Ёвгений Онегін», напісаны ім у ссылцы на Поўдні. Гэты твор горача зацікавіў і ўсхваляваў грамадскасць. Усе з нецярпілівасцю чакалі канца рамана.

У гэты час у жыцці Пушкіна зноў адбыліся змены. Ен вяртаўся з Поўдня, але ехаў у новую ссылку. На гэты раз па загаду цара яго ссылаюць у сяло Міхайлаўскае, Пскоўскай губерні.

30 ліпеня 1824 года Аляксандр Сяргеевіч выехаў з Одэсы, 6 жніўня ён прыехаў у горад Магілеў з tym, каб, пераначаваўши, ехати далей. Але зусім нечакана для Пушкіна яго пазналі ў Магілеўе, моладзь наладзіла яму бурную сустрэчу. Вось як адісвае спатканне з Пушкіным

у Магілеўе малады афіцэр Аляксандр Распопаў:^{6/37} «...
ня 1824 г., калі перад манежамі палкавая музыка
рада вячэрнюю зару, а публіка, карыстаючыся сонеч-
ным днём і добрым надвор'ем, гуляла, па Шкловскай
ліцы ціха праезджала на паштовых калясках. Слід-
шоў нехта ў афіцэрскай шаццы, у накінутых на шею
шынелі, у рускай чырвонай шоўковай кашулі. Калко
павярнула па Ветранай вуліцы на пошту, я адразу в
спішыў следам за ёю, каб даведацца, хто прыбыл. Даглядчык сказаў мне, што едзе з Одэсы кірас
асэкар Пушкін. Я зараз-жа кінуўся ў пасажырскі вагон і, ўзяўши Пушкіна за руку, спытаўся ў яго: — фі
Аляксандр Сяргеевіч, напэўна мяне не пазналі? Я ши-
меннік былога дырэктара ліцэя Егора Антонаўіч Зі-

емарлта; па святочных дніах мяне бралі з корпуса ў Цркве Сяло, дзе Вы з Дэльзігам прымушалі мяне жамаваць вершы. Пушкін, абдымуючы мяне, сказаў: «Мянтаяю, памятаю. Саша, ты спрытыны быў кадэт!» і радасці ад такой сустрэчы, не ведаў, што рабіць... Рэспонді кінуўся на вуліцу і начаў збіраць сваіх тышоў. І не паспей Аляксандр Сяргеевіч апамятацца, кога абкружыў шумны ўсіхвальянаны натоўп моладзі. І яны хацелі бачыць і чуць Пушкіна — свайго любімога паэта. Тут-жка на пошце Пушкін частаваў іх шампанскім. Было шумна і весела. «Пілі за ўсё, — расказаў Распопаў, — што прыходзіла на думку: за здароўе і, Тані і за супакой души Ленскага».

Не ведаючы, як яшчэ выказаць сваю любоў да Аляксандра Сяргеевіча, сваю радасць, моладзь панесла яго з руках на кватэрну Распопава. Пушкін любіў моладзь, захапленне моладзі радавала яго, ён здаваўся ў гэты вечер бесклапотным і вясёлым. Ускочыўшы на стул, паэт ўзкламаваў:

«Я люблю вечерний пир,
Где веселье председатель,
А свобода мой кумир,
За столом законадатель.
Где до утра слово «пей»
Заглушает крики песен,
Где просторен круг гостей,
А кружок бутылок тесен».

Доўга і бурна прайўляла моладзь сваю радасць, сваё захапленне Пушкінам. Прыдумвалі ўсялякія спосабы, каб паказаць сваю любоў да дарагога госця! Нарэшце сазвольнікі надумаліся выкупаць паэта ў шампанскім.

«Зняўшы Аляксандра Сяргеевіча са стала, — расказае Распопаў,— мы пачалі яго гайдыць на руках, а князь Обаленскі закрычаў: «Панове! Гэтая ўрачыстасць выходзіць за межы агульнай радасці, яна павінна быць адзначана чым-небудзь асаблівым. Панове, зробім нашаму куміру ванну з шампанскага!»

Усе згадзіліся, але Пушкін, усміхнуўшыся, сказаў: «Сябры мае, шчыра дзякую, сапраўды было-б нядрэнна выкупацца ў шампанскім, але я не маю часу: трэба ехаць».

Так і не ўдалося Аляксандру Сяргеевічу Пушкіну адпачыць у Магілеве перад далейшым падарожжам. Ноч была ўжо на зыходзе. Досвіткам ён паехаў далей на Поўнач.

Пазней Пушкін не аднойчы расказваў аб гэтым здэрэнні і заўсёды з усмешкай успамінаў Магілеў.

Паведамленне А. Распопава аб сустрэчы з Пушкінам у Магілеве ў 1824 годзе было апублікавана ў 15 томе «Русской старинны» за 1876 год.

Н. ВАТАЦЫ